

Дырэктар пінскага ААТ «Лапаціна» Сяргей КРЫЛЬЧУК:

«Словы дзеда і зараз вядуць, мяне па жыцці»

НАТУРАЛЬНАЯ ўрадлівасць ворыва ў пінскім ААТ «Лапаціна» не перавышае 25 балаў. У асноўным гэта меліраваныя землі ў міжрэччы Прыпяці і Стыра. Дзякуючы ўмеламу гаспадаранню і сучасным тэхналогіям нарошчваюцца аб'ёмы вытворчасці збожжа, малака і ялавічыны. Асноўную частку грашовых паступленняў сельгаспрадпрыемству дае рэалізацыя прадукцыі жывёлагадоўлі. Дзякуючы ім умацоўваецца матэрыяльна-тэхнічная база, развіваецца сацыяльная сфера. Ёсьць сродкі на неабходныя расходы, далейшае развіццё, добрыя заробкі. На паяхах і фермах гаспадаркі, да якіх далучаны дзве суседнія, заняты амаль 250 працаўнікоў.

Сем гадоў таму эканамічна моцнае сельгаспрадпрыемства ўзначаліў Сяргей КРЫЛЬЧУК і ўпэйнена кіруе ім. У зладжаным калектыве кожны працаўнік адчувае залежнасць заробка ад свайго старання. Няма вакантных пасад галоўных спецыялістаў, жывёлаводаў, механізатараў.

Цэнтральная сядзіба, аграгарадок Лапаціна, вядома і ўнікальным літаратурным музеем рускага паэта Аляксандра Блока.

ДЗЕСЯЦЬ вёсак і вёсачак, якія раскінуліся сярод палескіх балот на правабярэжжы паўнаводнай Прыпяці, аб'ядноўвае ўзбуйненая гаспадарка «Лапаціна». Шмат гадоў ўзначальваў яе волытны Аляксандар Палайчук. Пасля выбрання дэпутатам Па-



На дзяржаўным узроўні
неабходна ствараць спрыяльнія
ўмовы працы, адпачынку



ўзначаліць яе, не ўзнікла думка, што не ўты сані садзіця?

— З дзяцінства, калі дапамагаў бацьку карміць жывёлу на калгаснай ферме, знаёма жывёлагадоўля. Навуковыя азы прафесіі выкладалі ў сельгасінстытуце. Працууючы галоўным аграномам пад крылом вопытнага кіраўніка Аляксандра Іванавіча Паляйчука, штодня аблікоўвалі справы на фермах. Распрацоўвалі севазвароты, каб забяспечыць статак кармамі ўласнай вытворчасці. У нас склалася каманда прафесіяналаў. Тэхнолагіяй вытворчасці на фермах займаюцца галоўны заатэхнік Пётр Кулажанка і галоўны ветурач Віталь Клімавец. Летасць выпускнік сталічнага агратэхнічнага ўніверсітэта, мой аднафамілец і цёзка Сяргей Крыльчук, замяніў волытнага галоўнага інжынера Аляксандра Шастаковіча. Эканамічную службу ўзначальвае Лілія Созанчук. Вытворчую дзейнасць яна дасціпна аналізуе, заўжды выказвае слушныя пранавы. У Ліліі Францаўны кожная капейка ўлічана. Агранамічнай службай кіравала мая жонка Таццяна Мікалаеўна. Зараз яна ў дэкрэтным водлуску, чакаем першынца. На пасадзе галоўнага агранома яе замяніў Васіль Гарадзілаў. Ен з сям'ёю ў час ваенных дзеянняў ва Усходній Украіне пераехаў да нас з Данеччыны. У аграгарадку сям'я атрымала камфортнае жыллё. Абуладзіліся, заявілі хатнюю гаспадарку.

— У калектыве вас як кіраўніка адразу прынялі?

— Мы ўсе адзін аднаго ведаем. Калектыв дружны, працавіты. Пасля далуччння суседніх гаспадарак клопатаў дадалося. За дзень цяжка аб'ехаць усе дзесяць паракіданых па тэрыторыі вёсак. Уменне кіраваць пераймаю ў былога дырэктара Аляксандра Палайчука. Рады кожнай сустэречы з ім. Аляксандр Іванавіч цікавіцца справамі гаспадаркі, якой аддаў шмат гадоў жыцця. Цаню яго мудрыя парады. Пасля дэпутацтва ён на заслужаным адпачынку. З сям'ёю жыве ў аграгарадку. Сяляне яго паважаюць. Шматчыні ўсе навешчалі

Івячук. Пасля выбарання дэпутатам на-
латы прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь Аляксандр Іванавіч
на роль кіраўніка прапанаваў галоўнага
агранома Сяргея Крыльчука. Працаунікі
гаспадаркі і кіраўніцтва раёна кандыдатуру
падтрымалі. Сяргей Уладзіміравіч з тутэй-
шых. Бацька яго Уладзімір Іванавіч працеваў
механізатарам. Адзінага сына з малых
гадоў прывучаў да тэхнікі. Падлетак-хутка
засвоіў трактар T-40. Дапамагаў бацьку
развозіць кармы на жывёлагадоўчай фер-
ме калгаса «Звязда», частку зямель якога
сёлета далучылі да лапацінскай гаспадаркі.

Пасля заканчэння Лемяшэвіцкай сярэд-
най школы разам з атэстатам юнак атрымаў
пасведчанне трактарыста-машиныста. З
аднакласнікамі Віктарам Букатам і
Сяргеем Пашкаўцом застаўся працеваць
у калгаснай майстэрні. З механізатарамі
рамантаваў тэхніку перад выхадам у поле,
а вечарамі рыхтаваўся да паступлен-
ня. Пасля хова здаў уступныя экзамены і
быў залічаны на агранамічны факультэт
Вялікаўскага сельгасінстытута, што ў
Расіі. Вучобу давялося перарваць на два
гады армейскай службы ў Германіі. Вайско-
вая дысцыпліна ўзмацніла харacter юнака.
Адслужыў, скончыў інстытут і з дыпломам
агранома вярнуўся дамоў. На практицы
мацеваў атрыманыя ў ВНУ веды. Пешшу
штодзённа адмерваў кіламетры палевых
дарог пінскага калгаса «Звязда». Даска-
нала вивучыў асаблівасці кожнага зямель-
нага ўчастка. Так захапіўся аграноміяй,
што і пра жаніцу не было калі падумаш.
Вырабоўваў новыя сарты сельгаскультур,
вивучай і ўкараняў сучасныя тэхналогіі.

Сваю палаўніку Сяргей Уладзіміравіч
сустрэў у суседній гаспадарцы, дзе па-
волі лёсу стаў працеваць. Выпускніца
аграфака Гродзенскага сельгасінстытута
Таццяна Бохан прыехала ў Лапаціна па
размеркаванні. Маладая сям'я атрымала
ад гаспадаркі новы катэдж. Больш як два
дзясяткі такіх прывабных дамоў упрыгож-
ваюць вуліцы аграгарадка, які выцягнуўся
ўздоўж звілістай рэчкі Стыр. Аблюбавалі
гэты ціхі палескі куток буслы. Больш за
дваццаць іх гнёздаў узвышаюцца на элек-
трычных слупах.

— Мо таму і дзетак у нас штогод
прыбаўляеца, — жартуе дырэктар
ААТ «Лапаціна» Сяргей Крыльчук. —

хлебаробаў. Адпаведна плаціць.
Маладым патрэбны нарміраваны
васьмігадзінны працоўны дзень
і гарантаваны выхадныя. Там,
дзе створаны такія ўмовы, няма
кадравай проблемы.

Выхаванцамі запоўнены дзіцячы сад,
амаль 90 вучняў у сярэдній школе. Праз
акно кабінета бачу, як з вясны да восені
настаўнікі з наўчэнцамі корпаюцца ў
градах. Вырашчаная гародніна папаўняе
вітамінныя рацыён вучняў у школьнай
сталоўцы. Старшакласнікі запрашаюцца на
сустэрны з галоўнымі спецыялістамі. Жа-
даючым гаспадаркі дае накіраванні на ву-
чобу ў сельскагаспадарчыя наўчальныя
установы.

Выпускніца школы Наталля Дзехця-
рук пасля заканчэння Баранавіцкага
дзяржуніверсітэта ўзначаліла бух-
галтарскую службу. Яе муж Дзмітрый
Эдуардавіч працуе ветэрынарам, вышэй-
шую адукацыю ён атрымаў у Беларускай
дзяржсельгасакадэмії. Завяршае вучобу
у Пінскім дзяржагракаледжу выпускнік
школы Расціслаў Жакун. Пасля службы
у арміі мае намер вярнуцца ў гаспадарку
і яго старэйшы брат Максім. Малодшыя
Вераніка і Мацвей — школьнікі. Баць-
ка Сяргей Іванавіч працуе вадзіцелем,
а маці Наталля Анатольеўна доіць кароў
на малочна-таварным комплексе «Кал-
бы». Ад дзяржавы шматдзетная сям'я
Жакунай атрымала бясплатна двухпавя-
хровы катэдж. Беларусь стала другой
радзімай для гаспадара. У маладыя гады
ён з суседнім Ровенскім вобласці Украіны
прыезджаў сюды на заробкі. Закахаўся ў
пяляшчуку Наталлю. Ажаніўся і застаўся
на Беларускім Палессі.

— Летась на наваселле прыезджалі мае
сёстры з Украіны, — дзеліцца Сяргей Жа-
кун. — Адна з іх настаўнічае ў вісковай
школе і з сям'ёю жыве ў бацькоўскай хаце.
Сясцёр уразіў наш прасторны дом, падо-
раны дзяржавай. Пра такое ў сёnnяшній
Украіне і марыць не даводзіцца. У савецкія
часы была і ў маёй роднай вёсцы гаспадар-
ка. Зямлю і агульную маёmacь раздадлі па
паях. Цяпер няма чым абрабляць зямлю.



Мае ўкраінскія аднавіяскоўцы засталіся
сам-насам з жыццёвымі проблемамі. Моладь
кінулася хто за мяжу, хто ў гары-
ды, каб выжыць. Вёска апусцела. Тыя, хто
засталіся, не жывуць, а бядуюць. Сёстры
убачылі дастатак у маёй сям'і, што мы з
жонкай маем стабільны занятаць. Сярэд-
месячны заробак у нашай гаспадарцы
правышае тысяччу рублёў. У дзяцей ёсьць
будучас. Беларусь стала мне роднай.

Такія катэджы плануеца і надалей
узводзіць у Лапаціне для маладых сем'яў.
Працаунікі са стажам звыш дзесяці гадоў
маюць права прыватызаваць іх.

— Пастаянная фінансавая паступленні
ад рэалізацыі прадукцыі садзейнічаюць
далейшаму развіццю гаспадаркі, — канста-
туе дырэктар Сяргей Крыльчук. — У пер-
спектыве стаўка на развіццё вытворчасці
малака. Сёлета сваімі сіламі пабудавалі
кароўнік. Выгадавалі чатры сотні цялушак
для папяўнення дойнага статка. Запланава-
на ўзвядзенне памяшканні для малад-
няка. Большаясць жывёлагадоўчых ферм, а
іх у нас шэсць, патрабуюць рэканструкцыі.
Паступова пераабсталёваем памяшканні.
На чарзе абнаўленне ферм «Чорнава»
і «Калбы». Асноўную частку з агульна-
га аўёма малака атрымліваем з абор-
вух жывёлагадоўчых комплексаў. Сярэд-
негадавы надой ад кожнай з 1500 кароў
перавысіць 6000 кілаграмаў. Штодзённа на
ААТ «Савушкін прадукт» пастаўляем 27 тон
малака.

— Сяргей Уладзіміравіч, у вас
агранамічная адукацыя, а кіреце га-
спадаркай, дзе асноўны прыбатак
дае жывёлагадоўля. Калі прапанавалі

яго паважаюць. Шмат чаму ў яго навучыўся,
напрыклад, як працеваць з людзьмі. У кож-
нага чалавека непаўторны харacter. Да ад-
наго патрэбны мяккі падъход, да іншага не-
абходна быць больш патрабавальным. Усіх
працаунікі гаспадаркі адчуваю.

— Адкуль такое пачуццё?

— Перадаўся ад продкаў. З людзьмі не
канфліктую і пахарактары нежорсткі. Імкнуся
да кожнага падъходзіць дыпламатычна. Так
мяне вучыў дзядуля Іван Васілевіч. Ен ужо
у вечнасці, а наказ яго не крываўся чалавека
імкнуся выконваць. Працай дзед мяне
выходзіў. Дванаццацігадовым не адставаў
ад яго ў пракосе. З гадамі разумею, колькі
мудрасці і глыбіні ў такім простым сляянскім
выхаванні. Зараз асабліва важна надаваць
увагу развіццю новага пакалення. Каб мар-
на не гублялі час на шуканне лёгкага жыцця.

— Што і казаць, глабалізацыя перавя-
нула свет. Нашы гарады перапоўнены,
а хто працягне справу хлебаробаў? Як,
на вашу думку, стрымаць масавы зыход
моладзі з вёскі?

— На дзяржаўным узроўні неабходи-
на ствараць спрэяльныя ўмовы пра-
цы, адпачынку хлебаробаў. Адпаведна
плаціць. Маладым патрэбны нарміраваны
васьмігадзінны працоўны дзень і гаран-
таваны выхадныя. Там, дзе створаны такія
ўмовы, няма кадравай проблемы. Рэкан-
струюць фермы, каб аблегчыць працу
жывёлаводаў. Намагаемся мацеваць славу
унікальнага куточка Палесся, якім век таму
захапляўся рускі паэт Аляксандар Блок.

Над падворкамі вёскі Калбы, што ў
дзве кіламетры ад цэнтральнай сядзібы
ААТ «Лапаціна», узвышаеца разгалісты
дуб, якім любаваўся геніяльны творца.
З тых далёкіх часоў захавалася і белака-
менная каплічка. У аграгарадку Лапаціна
ўсталявана мемарыяльная дошка, прысве-
чаная знаходжанню тут у 1916 годзе Аляк-
сандра Блока. У мясцовым літаратурным
музеі захаваліся ўспаміны аб тым, як
здзіўіўся паэт, калі даведаўся, што боль-
шаясць жыхароў вёскі Калбы носяць яго
прозвішча, калі чытаць наадварот: Колб.
Руплівай працай мацуець спадчыну
унікальнага куточка Палесся хлебаробы ад-
ной з лепшых гаспадарак Піншчыны.

Уладзімір СУБАТ, «СГ»

subbat50@mail.ru

Фота аўтара